

Запрашаем наведаць 27 сакавіка 2021 Дзень бяспечных паводзін

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "Падарожжа па "Чароўнай кнізе МНС"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Заняткі на пляцоўцы па вывучэнні ТДР "Будзьце ўважлівымі на дарозе"/Конкурс малюнкаў "Бяспечныя паводзіны на дарозе" (пры дрэнным надвор'і)	9.55 - 10.40	Пляцоўка па вывучэнню ТДР/Кабінет №3	Марчык Т.П.
Спартландыя "Канікулы зусім блізка"/Рухомыя гульні з мячом (пры дрэнным надвор'і)	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Пазнавальная праграма "Калі ты застаўся адзін дома"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Удзел у раённым этапе рэспубліканскага конкурсу "Суперзорачка"	9.00 - 12.30	СШ №4 г.Пружаны	Фядотава А.А.
5 - 8 класы			
Мультурок "Падарожжа па "Чароўнай кнізе МНС"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Заняткі на пляцоўцы па вывучэнні ТДР "Будзьце ўважлівымі на дарозе"/Конкурс малюнкаў "Бяспечныя паводзіны на дарозе" (пры дрэнным надвор'і)	9.55 - 10.40	Пляцоўка па вывучэнню ТДР/Кабінет №3	Марчык Т.П.
Спартландыя "Канікулы зусім блізка"/Рухомыя гульні з мячом (пры дрэнным надвор'і)	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Пазнавальная праграма "З агнём не жартуюць"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Бабрыцкі Д.А.
Экскурсія ў музей-сядзібу "Пружанскі палацык"	9.00 - 12.30	г.Пружаны	Марчык Л.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Майстар-клас "Бяспека ў сетцы Інтэрнэт"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Бабрыцкі Д.А.
Пазнавальная праграма "З агнём не жартуюць"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Бабрыцкі Д.А.